

ТЭСТ

1. Выдзелі асноўную праблему рамана “Людзі на балоце”:
А) чалавек і зямля;
Б) народ і інтэлігенцыя;
В) народ і рэвалюцыя.
2. Чысціня і шчырасць першага кахання Ганны і Васіля раскрываюцца праз:
А) іх вясёлую і неўтаймаваную гаворку;
Б) праз маўчанне, калі пачуцці зразумелыя без слоў;
В) праз пастаянныя спрэчкі.
3. “Усё лета грэлася на сонцы маладзенькая рабіна. .. Ніхто ў Куранях не заўважыў, хто і калі пасадзіў яе... Дні за днямі цікаўна, але нясмела глядзела яна на вуліцу,... сціпляя і непрыкметная.... І неспадзевана адбылося незвычайнае: ціхая, нявідная, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела яркім, кідкім характам, гарачым полымем агністых гронак. Да каго з герояў адносіцца параўнанне з рабінай?
А) да Ганны;
Б) да Хадоські;
В) да Алёны.
4. Сімвалам чаго лічылася рабіна ў вуснай народнай творчасці?
А) жаночай долі;
Б) неўладкаванасці;
В) дабрабыту.
5. Ствараючы характар Васіля, аўтар звяртае ўвагу на:
А) засяроджанасць і маўклівасць;
Б) эмацыянальнасць;
В) эгаізм у адносінах да блізкіх людзей;
Г) веселасць і жартаўлівасць.
6. Вызнчце адносіны аўтара да Васіля Дзятла:
А) Мележ малюе свайго героя з любоўю, сімпатыяй;
Б) Мележ ідэалізуе свайго героя, пазбаўляе адмоўных рыс характару;
В) Мележ малюе свайго героя з любоўю і сімпатыяй, і разам з тым не хавае адмоўных якасцей яго характару.
7. Якая дэталі ў апісанні партрэта Васіля дапамагае аўтару ўказаць на супярэчлівасць яго характару:
А) панурыя ўпартыя губы;
Б) розныя вочы: адно “як вада, светлае, а другое, як жалудок”;
В) калматая, не то русая, не то цёмная чупрына.
8. Што з’явілася сімвалам няшчасця ў каханні Васіля і Ганны?
А) гадзюка, якая прапаўзла паміж маладымі людзьмі; Б) разбітае люстэрка; В) сон Васіля, які маці трактавала як нядобры.
9. Якія пачуцці авалодалі Васілём, калі ён апынуўся пад арыштам?
А) разуменне таго, што атрымаў па заслугах;
Б) апатыя, калі страчана вера ў праўду і дабро;
В) жаданне дамагчыся справядлівасці.
10. Якое сцвярджанне, што характарызуе быт куранёўцаў, ты лічыш найбольш правільным?
А) матэрыяльныя нястачы, непісьменнасць, абмежаваны светапогляд іх задавальняюць;
Б) палешукі самым рашучым чынам настроены мяняць уклад свайго жыцця.